

Такой трудовой договор может быть расторгнут по желанию работника в указанный им срок по ст. 40 ТК.

Следует отметить, что часть 3 ст. 268 ТК содержит запрет на расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с беременными женщинами, кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также по основаниям, предусмотренным пунктами 4—9 ст. 42 и пунктами 1—3 ст. 44 ТК. Налицо коллизия специальных норм, регулирующих труд совместителей и труд женщин. В этой связи предлагаем три подхода к решению данной проблемы.

С одной стороны, представляется приемлемым дополнить часть 3 ст. 268 ТК путем включения выполнения работы по совместительству в перечень случаев, когда допускается расторжение трудового договора с беременными женщинами. Также необходимо включить в ТК самостоятельное основание увольнения беременных женщин, работающих по совместительству.

С другой стороны, если о беременности женщины нанимателю стало известно уже после заключения трудового договора о работе по совместительству (либо беременность наступила после заключения данного трудового договора), получается, что наниматель увольняет совместителя за факт нахождения в состоянии беременности, но данный факт прекращает свое существование через определенный промежуток времени, и основание увольнять работника отпадает. В этой связи целесообразно включить в ТК норму о том, что женщине, оформившей дородовый отпуск по основной работе, наниматель обязан по ее просьбе предоставить социальный отпуск без сохранения заработной платы как совместителю.

Однако наиболее приемлемым представляется отказаться от законодательного закрепления запрета работы по совместительству беременных женщин и предоставить решение вопроса — работать или не работать в состоянии беременности — самим женщинам в зависимости от их возможностей.

А.Л. Дашкевич

ПІКіП, Мінск

ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ПАЛАТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ: РАЗВІЦЦЁ КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ

Адным з важнайшых элементаў дэмакратычнай палітычнай сістэмы з'яўляюцца палітычныя партыі, якія выступаюць у якасці сувязнага звязна паміж уладай і грамадскасцю. Iх уплыў на грамад-

ска-палітычныя працэсы шмат у чым абумоўлены станам партыйнага заканадаўства, правамі і абавязкамі палітычных партый, якія ім замацаваны.

Партыйнае права Беларусі — інстытут канстытуцыйнага права, які дынамічна развіваецца. З 1990 г., калі ўпершыню былі вызначаны прававыя асновы ўтварэння шматпартыйнай сістэмы ў Беларусі, да сённяшняга часу адбыліся якасныя змены ў канстытуцыйна-прававым рэгуляванні дзейнасці палітычных партый. У якасці рубежных падзеі выступілі: унісенне паправак у Канстытуцыю БССР і прыніцце “Часовага палажэння аб парадку ўтварэння і дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў грамадзян у БССР” у 1990 г., прыніцце Канстытуцыі краіны і Закона “Аб палітычных партыях” у 1994 г., Дэкрэта Прэзідэнта “Аб некаторых мерах па ўпарадкаванню дзейнасці палітычных партый, прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў” у 1999 г., новай рэдакцыі Закона “Аб палітычных партыях” у 2005 г. Адпаведна адбывалася і развіццё прававой рэгламентацыі правоў і абавязкаў палітычных партый.

Нашачатку паводле Закона “Аб змяненнях і дапаўненнях Канстытуцыі (Асноўнага Закону) Беларускай ССР” ад 28.07.1990 г. грамадзянам было прадстаўлена права на аб’яднанне ў палітычныя партыі. Гарантавалася стварэнне роўных умоў для выканання апошнімі статутных задач. Прадугледжвалася, што партыі могуць прымаць удзел у выпрацоўцы палітычнага курсу БССР, яе сацыяльна-еканамічным, духоўным развіцці, у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі. Свабода іх дзейнасці па выкананню задач і функцый, згодна са статутамі і праграмамі, аблікоўвалася неабходнасцю кіравацца палажэннямі Канстытуцыі і Законаў СССР і БССР. Зацверджанае пазней Пастановай Ураду ад 03.10.1990 г. “Часовая палажэнне аб парадку ўтварэння і дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў грамадзян у БССР” спецыяльна не рэгулявала статус палітычных партый.

З прыніццем Канстытуцыі і Закона “Аб палітычных партыях” устанаўліваецца адмысловае канстытуцыйна-прававое рэгуляванне дзейнасці палітычных партый. Заканадаўча замацоўваецца, што з моманту рэгістрацыі яны маюць права (арт. 23 указанага Закона): свабодна распаўсюджваць інфармацыю аб сваёй дзейнасці, працагандаваць свае ідэі, мэты і рашэнні; утвараць друкаваныя выданні, ажыццяўляць выдавецкую дзейнасць, а таксама карыстацца ва ўстаноўленым парадку дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі; праводзіць мітынгі, дэмансіяцыі, сходы і іншыя масавыя мерапрыемствы ў парадку, ўстаноўленым заканадаўствам; ўпłyваць праз сваіх прадстаўнікоў у выбарных дзяржаўных органах на выпрацоўку адпаведных рашэнняў; удзельнічаць у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў, вылучаць кандыдатаў

і весьці агітацыю за іх, утвараць выбарчыя блокі для ўдзелу ў перадвыбарчай кампаніі і выбарах; падтрымліваць сувязі з іншымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі; мець іншыя права, прадугледжаныя заканадаўчымі актамі.

Новая рэдакцыя Закона “Аб палітычных партыях” ад 19.07.2005 г. унесла пэўныя карэктывы ў вышэйпрыведзены пералік. Так, у ім цяпер адсутнічае права палітычных партый упłyваць праз сваіх прадстаўнікоў у выбарных дзяржаўных органах на выпрацоўку адпаведных рашэнняў, права ўтвараць выбарчыя блокі. Разам з гэтым замацоўваецца права на абарону правоў і законных інтарэсаў, а таксама на прадстаўленне законных інтарэсаў сваіх сяброў у дзяржаўных органах і іншых арганізацыях; права на стварэнне саюзаў палітычных партый. Апошнім прадстаўляюцца такія ж права, як і палітычным партыям, за выключэннем права ўдзельнічаць у выбарах і права ствараць саюзы палітычных партый. Астатнія змены носяць рэдакцыйны характар і істотна не ўпłyваюць на змест прадстаўляемага права.

Аналізуючы гэтыя змены можна цалкам пагадзіцца як з неабходнасцю рэгістрацыі саюзаў палітычных партый, так і з вызнанчэннем кола іх правоў. Аднак выклікае сумненне аргументаванасць замацавання забароны на ўдзел саюзаў у выбарах, што не адпавядае не толькі айчыннай і замежнай практыцы палітычнай барацьбы, а і прыводзіць да стварэння штучных перашкод у стварэнні ўпływowых палітычных арганізацый, здольных стабілізаваць партыйную сістэму краіны. Па сутнасці, ідзе гаворка аб прывядзенні нормаў Закона “Аб палітычных партыях” у адпаведнасць з нормамі Выбарчага кодэкса, які не разглядае саюзы партый (ці іх выбарчыя блокі) у якасці суб’ектаў выбарчага працэсу.

Не зразумела выключэнне заканадаўцам права палітычных партый упłyваць праз сваіх прадстаўнікоў у выбарных дзяржаўных органах на выпрацоўку адпаведных рашэнняў, бо менавіта яно ў канцэнтраваным выглядзе выступае ў якасці асноўнай мэты ўдзелу партый у палітычным жыцці. Для парайнання і з пункту гледжаннямагчымасці пабудовы ў далейшым адзінай палітычнай прасторы Саюзнай дзяржавы адзначым, што расійскі Федэральны закон “Аб палітычных партыях” 2001 г. (арт. 26) прадугледжвае немагчымасць ўпływu на выпрацоўку адпаведных рашэнняў, як гэта замацоўвалася раней беларускім Законам “Аб палітычных партыях”, а ўдзел у выпрацоўцы рашэнняў органаў дзяржаўнай улады.

Адносна абавязкаў палітычных партый, на падставе аналізу адпаведных норм Канстытуцыі і Закона “Аб палітычных партыях” можна сцвярджаць, што базавым абавязкам з’яўляецца выкананне партыямі нацыянальнага заканадаўства.